

зброю, аб'ядноўваліся ў „Саюз былых абароньнікаў усходніх ускрайніх“, выконвалі паліцэйскія, адміністрацыйныя і антыдыывэрсійныя функцыі. Усяго ў Заходній Беларусі было „асаджана“ каля 9-цёх тысяч такіх каляністай разам з сем'ямі. Мэтай гэтай акцыі было зъмяніць этнічны склад насельніцтва ў памежных раёнах, палянізаваць мясцовых беларусаў, адгарадзіцца ад Савецкага Саюзу надзейнай съцяной карэнных палякаў.

Для беларуса „асаднік“ нагадвае „рассаднік“, і прытым не блакітнавокай, роднай валошкі, але калючага пустазельля-чартапалоху.

Асфальт

Сяржук Сокалаў-Воюш

Усё новае — добра забытае старое.

Слова „асфальт“ нашыя продкі ведалі яшчэ ў XII стагодзьдзі. Яно прыйшло з грэцкай мовы і тады азначала ў предметным сэнсе рэчыва, якое звязвае будаўнічы матэрыял. Тады слова „асфальт“ у нашай мове не прыжылося. На ягоным месцы цвёрда трымалася знаёмая і зразумелая будаўнічая рошчына. *Асфальт* вярнуўся да нас у XX стагодзьдзі як тып дарожнага пакрыцця. Ён так прыйшоўся даспадобы савецкім кіраунікам, што тыя пачалі зынішчаць калярытныя брукаваныя вуліцы практычна па ўсёй Беларусі. Там, дзе езьдзілі ўрадавыя машыны, мусіў ляжаць *асфальт*. Кажуць, калі кіраунік беларускіх камуністычных Пётра Машэраў вырашыў наведаць месцы свайго партызанскага мінулага — Расоншчыну, туды заасфальтавалі дарогу, а народ ад гэтага падарунка яшчэ больш пачаў шанаваць свайго правадыра.

Доўгі час *асфальт* быў прывілеем вялікіх местаў. Зборнік апавяданьняў Міхася Стральцова „Сена на *асфальце*“, які выйшаў у 1966-ым годзе, паказваў, як вясковец зжываецца з новай для яго стыхіяй. Вясковец перабіраўся ў места, а места цягнула свае *асфальтавыя* рукі да вёскі.

„*Асфальтавымі аналітыкамі*“ называюць тых, хто разважае пра вёску, але зусім яе ня ведае. „*Лысай аб асфальт*“ — пра ўжыванье грубай сілы. „*Асфальтавая хвароба*“ — слэнгавая назва сінякоў, атрыманых пры падзеніні ў нецьвярозым стане.

Некалі замежныя госьці былі ў захапленыні ад беларускіх *асфальтавых* трасаў...

Аўталаўка

Сяргей Харэўскі

Аўталаўка — стары жалезны фургон, у якім развозяць спажывецкія тавары паўсядзённага попыту: хлеб, гарэлку й мыла. Часам да гэтага набору даюцца мацеваныя пладова-ягадныя віны, цукар, соль, крупы, печыва й цукеркі (чамусьці заўсёды нясьвежыя)... *Аўталаўка* — надзея на хлеб. Жалезны фургон імкне туды, дзе ўжо не пякуць свайго... Цёплы хлеб, цёплыя цукеркі, цёплая гарэлка. Горш зімою. *Аўталаўка* не ўсядыход, з-за сьнегу можа і не прыехаць.

Гэтае слова паходзіць з расейшчыны. *Аўтамабіль плюс лаўка*. Ня блытаць з лаваю! Лавка — па-расейску крама. Аднак назваць *аўталаўку* крамай

альбо хоць магазынам беларускі язык не паварочваецца. Крама — слова паважнае. А *аўталаўка* — гэта прыкрая непазыбежнасць. Паўмашына, паўгандаль, паўтавар... *Аўталаўка* — элемэнт сацыяльнага разъмеркавання. Адна з падпорак калгаснае систэмы. Прыйедзе — будзе хлеб, не прыйедзе... Як і ў тайзе. Аднак у адрозыненіне ад жыхароў тайгі ў беларусаў была альтэрнатаыва. Млыны, крамы, корчмы...

Раней *аўталаўка* была часткаю савецкае систэмы нарыйхтовак сыравіны. Сяляне нарыйхтоўвалі сала, масла, воўну, атрымоўваючы наўзамен з *аўталаўкі* сяную-такую савецкую ежу. У 50-я можна было прыдбаць кітовага мяса, а ў 80-я — канцэнтраваных супоў. Пазней нарыйхтоўшчыкі зьбіралі анучы і косткі. Пазней — жалезьзе, якое тонамі ўжо ржавела на нашых палетках. Пазней — садавіну, зь якое гналі мацаваныя напоі і... прывозілі садаводам назад у *аўталаўцы*. Цяпер даўно няма тae систэмы. Нікому не здасі лішкі воўны ці яблыкаў. Затое засталася *аўталаўка*.

Будуць каціца па вясковых дарогах мурзатыя фургоны. *Аўталаўкі*. Бязь іх ніяк. Пакуль няма млыноў, крамаў ды корчмаў...

Аўтобус

Сяргей Харэўскі

Зьявіліся *аўтобусы* ў Беларусі разам зь беларусізацыяй у 1924 годзе. Іх было тады 15. Тых першых, ня новых, ангельскіх ды нямецкіх, размаляваных бальшавіцкімі лёзунгамі ды буржуйскімі рэкламамі. І ездзілі яны толькі ў Менску. Колькі гадоў пазней зьявіліся *аўтобусы* і ў Заходній Беларусі. Але гэта былі навюткі швайцарскія машыны фірмы *Arbonne*, і ў народзе іх звалі папросту *арбонамі*. На мяжы 80-х і 90-х гэтае слоўца ўвайшло было ў лексыкон нэафіцільнае беларушчыны — сваё ж слова. Але не прыжылося. Аўтобус застаўся *аўтобусам*.

Па вайне *аўтобус* перамог усё, што рухалася. Пераважная колькасць беларускага люду толькі ім перамяшчаецца па сваёй зямельцы. На працу і на адпачынак, у госьці і дахаты. Па ягоных раскладах жыве цяпер беларус. *Аўтобусных* шляхоў у Беларусі больш за 120 тысяч кіляметраў. Яны злучылі ўсё. Гэта, пэўна, і ёсьць наш беларускі экватар, які ў тро разы большы за экватар усёй зямлі.

База

Сяржук Сокалаў-Воюш

Пазычанага расейцамі ад французаў слова *база* не прызнаваў яшчэ Ластоўскі і перакладаў яго цэлым шэрагам синонімаў: *аснова, апора, спод, асноўя*. Няма гэтага слова ні ў слоўніку Яна Станкевіча, ні ў слоўніку Некрашэвіча і Байкова. І ўсё ж *база* нейкім чынам уплішчылася ў нашую мову, а з часам нават пачала адигрываць у ёй не абы-якую ролю.

„Трэба будзе вырашыць грандыёзныя задачы стварэння *матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізму*”, — сказаў некалі галоўны беларускі камуніст Пётра Машэраў і павёў за сабой народ на рэалізацыю гэтай ідэі. Як грыбы пасыля дажджу, пачалі ўзьнікаць на Беларусі, так бы мовіць, „падбазкі“ той